

3  
2021

# РОДНАЯ ПРИРОДА

Родная природа  
Грамадска-палітычны,  
навукова-папулярны  
экалагічны часопіс  
**№3, сакавік, 2021**

Выдаецца са студзеня 1972 года  
На беларускай і рускай мовах

## Заснавальнік

Міністэрства прыродных рэсурсаў  
і аховы навакольнага асяроддзя  
Рэспублікі Беларусь

## Галоўны рэдактар

Вераніка Аляксандраўна Коласова

## Адрас рэдакцыі:

Юрыдычны адрас:  
220013, Рэспубліка Беларусь,  
г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а  
e-mail: info@zviazda.by

## Паштовы адрас:

220034, Рэспубліка Беларусь,  
г. Мінск, вул. Захарова, 19  
e-mail: pryroda@zviazda.by

## Тэлефоны:

прыёмная — (017) 311-17-13  
галоўны рэдактар — (017) 263-84-61  
аддзел рэкламы — (017) 311-17-27  
аддзел падпіскі — (017) 337-44-04

## Падпісныя індэксы:

74926 — індывідуальны  
749262 — ведамасны

Пасведчанне аб дзяржаўнай  
рэгістрацыі сродку масавай  
інфармацыі № 572  
ад 29.01.2014,  
выдадзенае Міністэрствам  
інфармацыі Рэспублікі Беларусь

## Выдавец

Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова  
“Выдавецкі дом “Звязда”

Дырэктар — галоўны рэдактар  
**Аляксандр Мікалаевіч Карлюкевіч**

Тэхнічны рэдактар,  
камп’ютарная вёрстка:  
**А.В. Папоў, К.А. Горыд**  
Стыльрэдактар  
**І.Б. Хвалей**

Падпісана да друку  
17.03.2021  
Фармат 60x84 $\frac{1}{8}$   
Папера мелаваная  
Друк афсетны. Ум. друк. арк. 5,58  
Улік.-выд. арк. 8,92  
Тыраж 884 экз.  
Заказ

Рэспубліканскае ўнітарнае  
прадпрыемства “БудМедыяПраект”.  
ЛП 02330/71 ад 23.01.2014,  
вул. В. Харужай, 13/61,  
220123, Мінск, Рэспубліка Беларусь

Пры выкарыстанні матэрыялаў  
спасылка на часопіс  
“Родная прырода” абавязковая.  
Рукапісы не рэцэнзуюцца  
і не вяртаюцца. Рэдакцыя па сваім  
меркаванні адбірае і публікуе  
адрасаванія ёй пісьмы.  
Адказнасць за змест рэкламных  
публікацый і модуляў нясуць  
рэкламадаўцы.

6+

© Міністэрства прыродных  
рэсурсаў і аховы  
навакольнага асяроддзя  
Рэспублікі Беларусь, 2021



Фота Юрыя ГОРЫДА



- 2 национальный интерес  
Как сохранить богатство  
лесов для планеты и человека
- 6 в центре внимания  
«На текущую пятилетку  
взяты амбициозные планы»
- 8 на страже природы  
«Всем и каждому  
интересно работать»
- 10 метеоклуб  
Показаниям приборов  
можно верить!
- 12 грамадская ініцыятыва  
Нясі, Крэчат, жывую ваду!
- 14 международное сотрудничество  
Парниковые газы: мониторинг,  
отчетность и верификация
- 31 и храм, и мастерская  
Колесо жизни
- 32 книжная полка  
Родной природы дивный мир  
вокруг света
- 35 Не щелкай клювом!  
фотоохота
- 36 На глухарином току  
записки натуралиста
- 38 Граница между зимой и весной  
птицы и мы
- 40 Квартиры для пернатых новоселов  
кот и пес
- 42 Живая вода  
біразнастайнасць
- 44 Гняздо для лясной качкі  
наедине с природой
- 46 Март зиму ломает,  
теплу дорогу торит